

АЧЫСЦІЦЬ АСІНТОРФ АД ВОРАГАЎ

Трафікская - бухарынская шпінныя палыца праколізілі на буйнейшым гарбарным заводзе рэспублікі — Асінторфе. Бюле кіраўніцтва завода сваёй вярхоўнай патрыяўнай работай свядома стварала аварыі, зрываўла выкананне плана і адтрузку торфу Беларусу.

Ворагі савецкага народа выкрытыя органамі НКВД і арыштаваны. Аднак, на сваёй і да гэтага часу не выкарчавана шкодлівства.

Новыя кіраўнікі прадпрыемства (чацхрыктар тав. Салавей, сакратар парткома тав. Смаляк) не заўважаюць у сабе паз носам патрыяўную работу на радзе ўдасцяга.

Начальнік аддзела забеспячэння Талачынскі на працягу 1936—37 гг. падпісаў загады па заводзе на завод з усім наговым да носі — абутку і спецодежы для рабочых. Нават пасты тэго, які сам пастаўшыч — Магілёўскага дэпарта Бэспраганяна — прымаў 19.000 пар абутку непрыгольнымі, Талачынскі б'е-ж прымаў іх. Гэты «чэзяміяны спецыяліст», як яго пазіць рабочыя, налёс дзяржаве страты звыш чым на 140 тыс. руб.

У студзені 1937 г. на завод была завезена зусім непрыгодная балютная машына коштам у 68.000 руб. На адрас Асінторфа прыбыла 11 вагонаў літавога жалеза. Талачынскі запаміў за іх 52.000 руб. Але на заводзе гэтага жалеза няма. Палаўна аддзел забеспячэння адправіў кульсыя дз вагоны жалеза, якое прыбыла для механічнага цаха, хача на прадпрыемстве адчувацца вадарэаўна патрэба ў ім.

На вачах кіраўнікоў завода Талачынскі акрыта ўтварае свае жудыліныя махіналія і моментам, а дакам і з многімі ішымі дэфіцытнымі будаўнічымі матэрыяламі. Іх перапрацоўвае на старане, а ў электрычным і будаўнічым цахах — вылікі прасці.

Школьнікія прадзелкі Талачынскага шпіннава бухгалтар Бабенка. Гэты праідох, прапуючы ў меснай сувязі з бяжашым з завода контрольно-праверам, забітаў бухгалтарам і саваёйніцае раскарпаіна дзяржаўнай маемасці.

Бабенка, пры патуранні намесніка дырэктара Галавачова, затрымаў інае асты вавілі і матэрыялы для пералачы ў судыюны органы на 7 чалавек — вадравальніку дзяржаўнай маемасці.

Талачынскі пладна прызначав іпракнай на сумнішчэно загадчыкам трапспартнага аддзела. Акружаўшы сабе шпайкай жулікаў ён прымае ўсе меры да таго, каб вынесці са струю аўтамашыны, сарваць перавозку будаўнічых матэрыялаў, прызначаных для рабочых пасельца.

Заключеныя будаўнічыя матэрыялы ішчэ ў 1935 — 36 гг. на завод не завезены. Так даяжэ 52 кубаметры піламатэрыялу на Стайкаўскім лесазаводе ў той час, калі многа рабочых жыў у дрэвіных, неадрамантаваных вятраках. Не перавезена таксама пелда з Дубровьскага і Аршанскага заводаў. План жылдэвага будаўніцтва зрываецца.

Затое заводскія машыны скарэстыў-

ваюцца на ішчыя «патрэбы» не без ведама начальніка гаража Талачынскага і механіка Трафікена. Перавозка грузаў на старану для асабістай нажымы прыняла тут масавы характар. Шэферы Прыгода, Калелька і Упянон перавезлі са стаянцы Асінаўка Дубровенскаму цэгельнаму заводу 75 кубаметраў дроў, за што атрымалі сабе 600 рублёў. Прысвечы імі таксама грошы і за перавозку ішлага груза. Механік Трафікена, шэферы адрамантавалі машыны ОРСа, а грошы — 1.750 рублёў — таксама прысвоілі сабе.

Кіраўніцтва гаража кравэе гаручае на тысячы рублёў і перапрацавае яго. У той жа час пал вітам адсутнічаюць гаручага ўжо некалькі месяцаў як спыніўся насажарскі дух — з завода да стаянцы Асінаўка і Оршу. Дзясяткі рабочых і работнін вымушаны ісі па 10 кілометраў пехатою.

Апарат электрапраха не ачышчае ад прахавішчыцаў, адзалеў, жулікаў і ішчых дэзарганізатару вытворчасці. Сотні і тысячы метраў электраправадоў пакрытыя ашуканымі, прабраўшымі на пасту майстраў. Звыш 15 правадаў зроблены ішымі арганізацыямі з крадзенага матэрыяла. Дзясяткі-ж рабочых вятрач, інтэрнаты астаюцца без святла з-за адсутнасці проваду.

Да гэтага часу электрапрах не прыступіў ішчэ да рамонту матораў-раптралікаў, 6-ці матораў электраручных машын і ішлага абсталявання.

Дрэна іжае падрыхтоўка да сезону торфазабывчы. Ужо даўно трэба было прыступіць да пераноскі высокавольтнай лініі на адлегласць 6 кілометраў, але электрапрах зусім не спышаецца.

Начальнік цаха Трубілін разам з майстрамі і мапёрамі ўвесь час п'януе. Дзясяткі пагурты Гутараў, брыгадзіў Савіч і ішч. ажэкваюцца з рабочымі і работнін, сістэматычна п'януе стуюць на пасту і па-школьніку грузяць торф.

Начальнік механічнага цаха Яўгін сваімі беззаконнымі адносінамі зывае стаханавіцкі рух. У цаху заўсёды прасці. Умовы стаханавіцаў не створаны. Прас. На якім прапуюць слесары Селязёў і Іванушка, — наспраўняў. Ленцы стыханавіц-прафрор цаха Аксёнка б'е-ж па работу, майстар Рамановскі адбаву яго. Работу слесару 7 разова адчынаецца на трапаму. У цаху незадоленае рабочых, аляжэ тут распраўляюцца з усімі, хто прабуе скажаць што-небудзь супраць начальства. Хто не згаджаецца з указаннем майстра, таму прапуючы пазікі. Тарфком і заводкіраўніцтва Устаінаваў пра стаханавіцаў толькі на Урачыстасяч. Не «заўважалі» кіраўнікі завода і, тое, што ў механічным цаху сарвана стаянцкая лядка стаханавіцкіх ракардэў, аляжэ ішчэ.

Школьнікія элементы, прабраўшыся на кіруючыя пасты ў Асінторфе, зрываюць работу Беларуса, зрываюць работу прамысловай Вішэска, Оршы, Магілёва. Завод павінен быць ачышчаны ад усяй чэчэсыі.

М. ЗІЛЬБЕРТ, І. КУРАЧКІН.



ДА 20-ГОДДЗЯ КВІТНЕВАЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ КРАІНА. На Ураджайных палях Украіны вырошчываюцца каштоўнейшыя тэхнічныя культуры — бавоўна. НА ЗДЫМКУ: калгасніца калгаса імя Петруўскага (Одэская вобласць) Фрыся Нардэш за зборам бавоўны. Фото Петраўскага (СФ).

ЗА 50 ДЗЁН АДРАМАНТАВАЛІ... З ТРАКТАРЫ

Рагачоўскай машына-трактарнай станцыі неабходна адрамантаваць 57 трактараў. Для правядзення асабістай і абрамантажнага рамонту станцыя мае ўсе магчымыя дэфіцыты. Аляжэ, на працягу 50 рабочых дзён МТС адрамантавала толькі 3 трактары. Зусім відавочна, што рамантажны кампанія знаходзіцца пад аўнай пагрозы арысту.

Прычына такога злчынна маруднага рамонту крыецца ў беззалежнай дырэкцыі машына-трактарнай станцыі. Дырэктар тав. Гельфэр нічога не зрабіў, каб забеспячыць выкананне плана.

Майстары МТС не забяспечылі неабходным абсталяваннем, матэрыяламі і запчасткамі трактараў. Памятаючы таксама не прыставаў да работ.

На час рамонту патрэбна было стварыць тры рамонтныя брыгады. Пакуль-што створаны толькі дзве брыгады па 10 чалавек у кожнай. Работа ў гэтых брыгадах не арганізавана, не расставлены сілы, не арганізаваны пераходы і т. д. У выніку — б'е-ж вылікі, калі па работу з'яўляюцца толькі па 3—5 чалавек. Трактары не мабілізаваны на выкананне плана рамонту.

Такое-ж становішча з арганізацыяй работ і ў машына-трактарнай майстары. Рагачоўская МТМ, як і МТС, неадпавядае зывае рамонту. У чаргавым класе матораў павінен была выпусціць па плану 134 матора, а выпусціла толькі 10.

Дырэктар МТМ Дамаранкі асабіста зрывае выкананне плана. Ён не забяспечыў падбор кваліфікаваных кадраў. На рамонце ён паставіў палхаліва і праіжэсвэту, якія па-школьніку адносіцца да работы.

У майстары сістэматычна раскарэаюцца запчасткі часткі.

Для таго, каб утайць усе свае злчынныя дзеянні, накіраваныя на арысту рамонту, Дамаранкі заўважэ крытыку і самарытыку, груба адносіцца да рабочых.

Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што вылікі школьніцтва ў Рагачоўскай МТМ і МТС не ліквідаваны. Школьнікі, якія тут ашчэ да каменя не выкыты, прапуючы сваю гнусную дэспічэсць з мэтай сарваць рамонту трактарнага парка.

А. ШАТУНОЎ.

АШУКАНЫЯ РАПАРТЫ

СТАРЫЯ ДАРОГІ (БЕЛТА). Па-школьніку б'е-ж прывезлен рамонту трактарнага парка Стараварожскай МТС у мінулым годзе. Гэта разка зываўся ў гаручую пару палых работ. Трактары велікі часта працойвалі. МТС мела пераыткі гаручага на 25 тон. Дырэкцыя МТС, аляжэ, нічога не навучылася на ўроках мінулага года.

Выконваючы абавязкі дырэктара МТС Шумскі і механік Сігавэ рапартвалі райком партыі і райвыканком, што «рамонту трактараў па МТС прахілілі добра, планы Наркамзема выкананы...»

Ні райком, ні райвыканком не палічылі патрэбным правярці на месцы акасы рамонту. У сваёй пастанове ад 19 снежня ірэзыімум РВК паставілі ашчэсціць 250

рублёў для прамірацыяна работнікаў МТС. На справе-ж тут паўтарацца гісторыя мінулага года. 22 снежня была зроблена праверка якасці рамонту трактараў тэхнічным інспектарам Наркамзема. Былі разабраны чатыры трактары, якія выражылі МТС з ішчыа адрамантаванымі. Усе яны ажалілі з вылікавага вылікі дэфектамі.

Б'е-ж усе паставы тумаш, што і астані 21 трактар, якія прыняты дырэкцыяй, як гатовыя да работы, адрамантаваныя дрэна. У МТС на рамонце трактараў павінен паўнішча аб'явіцца, невадом, што акую частку зрабіў і вылікаваць у дрэвіным рамонце трактараў палжа вылікаваць.

Да рамонту сельгаспадарчага інвентару МТС ішчэ не прыступіла.

Патрэбна неадкладная праверка ўсёй работы і азараўленне кіраўніцтва МТС.

ПРЫЁМАМ У ПАРТЫЮ НЕ ЗАЙМАЮЦА

Праішоў год, як ЦК ВКП(б) аднавіў прыём у партыю. Але Менскі сельскі райком партыі амаль нічога не зрабіў у гэтым вышчэня і выхаванні беспартыйнага ашчына з мэтай абору лепшых, ашчына лідэраў у рады партыі Леніна — Сталіна. Аб гэтым яра свечыць факты.

На працягу 1937 года райкам прынята ў каманды партыі ўсго толькі 3 чалавек і 6 перавезена з кандыдатаў у члены. У 50 партыйных арганізацыях за год не прынята ў партыю ні аднаго чалавэка.

У Дзержынскім, Ратаўскім, Астрашынска-Гарадзецкім, Гатаўскім і ў ішчых сельсаветах раёна ніяка б'е-ж стаханавіцаў, лепшых ударнікаў-трактарыстаў і калгаснікаў, якія на практычнай работе паказалі сваю б'е-жэную адданасць справе сацыялізма. Аляжэ, партыйныя партарганізацыі не працуюць як належыць з гэтымі лідэрамі, не выдцэ з імі палітычна-выхавальнай работы з мэтай наблізіць іх да партыі.

Камбайнерка Большавіцкай МТС тав. Гараўская Б. В., калгаснік сельгаспадарчага арыяні імя Войкава тав. Інгенюн, пастаўніца Шчамашчоўскай школы тав. Жукоўская паказваюць большавіцкі адзісіны да работы на сваіх участках, праіжэсвэту глыбокае пачуццэ савецкага патрыятызма. Але гэтыя тэарыі ў палітычна-аграмаўскую работу не ўцягнуты.

Вылікаваць колькасць новага беспартыйнага ашчына вырастае ў перады зборачнай кампаніі. Сярод членаў участкавых камісій, давераных асоб і агітатару, якія адрававалі на выбарчых участках, не мала было лідэраў, якія ўпершыню правозілі масава-палітычную работу. І натуральна, што гэта работа з'явілася велізарнай палітычнай школай выхавання іх у духу большавізма. Няма сумнення, што сарот гэтых беспартыйных актывістаў б'е-ж людзі, якія варты быць у рады камуністычнай партыі. Але гэтых людзей партыйна

арганізацыі і райком партыі не выяўляюць, не працуюць з імі.

У асобных партыйных арганізацыях незалежна ад значэння каманды, як рэзерва для пашчэня ралоў большавіцкай партыі. У партарганізацыі Дзержынскай МТС штучна затрымавалі на прыём у партыю лепшых, перавозных камандыстаў. Камандыст тав. Каган — арышон МТС — добра палітычна падрыхтаваны і правераны чалавек. Райком каманды ўжо даўно рэкамендаваў яго ў каманды партыі. Але-ж партыйная партарганізацыя МТС адцягвае раскарэ справы аб прыёме ў партыю тав. Кагана на шчылы месяцы.

Кандыдат партыі, камсорг камсамольскай арганізацыі Негарельскай паліт. сярэдняй школы тав. Давыдаў П. І. — сшы чыгуначніка — ашчына праіе на сваім участку работы. Ён палітычна падрыхтаваны таварыш. Райком камсамольца даў яму рэкамендацыю для перавозу з кандыдатаў у члены партыі, але ашчыновыя камітэты, ведуючы тав. Давыдава, як зстойлівага камсамольца, усё-ж самастрахоўваюцца і адмаўляюць яму ў ішчы рэкамендацыі. Такім чынам, перавоз з кандыдатаў у члены тав. Давыдава ашчына ўжо некалькі месяцаў.

Ворагі народа, якія доўгі час уважэліся кіраўніцтва Менскага гаркома партыі, у часе праверкі і абмену парткулінаў пад выглядом «пэсіфізацыі» выключылі з партыі не мала чэчых і ашчына камітэстаў. Аляжэ, бюро сельскага райкома партыі і партыйныя партыйныя арганізацыі нічога не зрабілі, каб выканаць указанні мотаўска-савіцкага Пленума ЦК ВКП(б) па перацягу справы выключаных за пасіфізацыю, з мэтай аднаўлення ў партыі чэчых і ашчынах справе Леніна—Сталіна таварышчэ. Гэтым п'яганым у райкоме нішто не займаецца.

С. ГРЫШЧАНКА.

СТАЎЛЕНІКІ ВОРАГАЎ ЗРЫВАЮЦЬ ПАРТЫЙНУЮ РАБОТУ

ЛЕНІНА (Ад спецыяльнага нарэспандэнта «Звязды»). Мы звыраўнас да члена парткома партарганізацыі райвыканкома тав. Славіта з просьбаю ашчыніць нас з працяглай партыйнай школай вятрач, што б'е-ж сакратар парткома Пастушонава за ашчынаства і стругу большавіцкай п'янасыі тэўвэн таму назва выключана з радзі партыі.

Але ашчыно была ашчыненне, калі даведасіся, што ўсе партыйныя справы знаходзіцца ішчэ ў Пастушонаў. Нікому з партарганізацыі, у тым ліку і членам бюро райкома партыі, не прышло ў галаву забараніць і гэтага чалавэка партыйнае справы.

Партыйная арганізацыя райвыканкома янае, галоўным чынам, ашчынах работнікаў і рэбна. І таму — яна павінен была быць ашчына прыкладнай. На сваёй-жа справе, у арганізацыі павінен раскарэнась і паліцейны развал партыйнай работы.

Ужо больш двух месяцаў, як тут зусім не было партыйных школах. Працягвалі лаўна адбывацца школах стражаныя вылікава гаспадарчымі п'яганымі. Ні аднаго ўнутрыпартыйнага пытанья партарганізацыя не аб'явіла. А п'яганымі, не-ажэжымі, партыйных хутлага вырашэння, хоп адбавіла!

У партарганізацыі доўгі час арудаў ашчына звыраўнас зываў зорак народа, напылілі-налілі. Ён б'е-жэ нават чэчым партыяна. Але партарганізацыя з гэтага факта не зрабіла для сабе ніякага вываду. І гэта ў той час, калі ён у радых і зываў ішчэ ашчына стаўленікі ворагаў народа—Шпуртэ, Даміянкі і ішчыа, аб варажэй дэіжэнісі якіх «Звязта» пісала ўжо.

Партыйная вучоба ў арганізацыі не правозіцца ўжо некалькі месяцаў. Члены і кандыдаты партыі, якія абавязаны зэці партыянавую работу ў ашчынах, сваёй палітычнае ўрабуню не павішчаюць. Сярод ашчынавачых таксама ніякай работы не правозіцца. Яны прадэстаўлены самі сабе.

Бяззалежна і партыйная арганізацыя пры райкоме партыі. Калісьці партарганізаатарам тут быў т. Гуранкоў, які працаваў інструктарам райкома. Але пасля таго, як яго прызначылі начальнікам райаддзельна-існа сувязі (гэта было роўна тры месяцы назад), арганізацыя фактычна асталася без партыйнага арганізатара. Фэрыальна

часовае выкананне абавязкаў партарга ўскладзена на загадчыка парткамітэтам тав. Амброзенку.

— Але, памінуўшы, — гаворыць тав. Амброзенка, — які-ж я вятрор, калі мне нішто не зываў с'яраў партыйнаў? Яны ішчэ знаходзіцца ў тав. Гуранкоўна. Мне толькі дурчылкі прымаць чэчэскай ўзносы.

Работа партарганізацыі райкома нічым не адрамантавана ад работ партарганізацыі райвыканкома. Тая-ж б'е-жэ п'янасыі, тая-ж раскарэнась. Тут не правозіцца ні школах, ні партучобы.

Не лепшае становішча і ў ішчых партарганізацыях раёна. Партыйныя школах, якія з'яўляюцца школах большавізма для кожнага камітэста, ужо некалькі месяцаў відзе не правозіцца. Партыйная вучоба ашчына. Многія гурткі па вывучэнню гісторыі партыі і партыйныя школах качачкона разваліліся.

Вылікаваць колькасць прапагандастаў, з ліку запержаных бюро райкома партыі, ашчына. Сярод прапагандастаў ашчына неават ворагі народа. Партыйны каб'е-жэ вэчна на зымку. Мы зашчыналі прычына такога становішча. Ашчына, што адной з прычынаў з'яўляюцца ашчына... дроў. І на самой справе, у парткамітэце настолькі холадна, што ў ім не ўстаіць і пяці мінуць.

Зусім закінута работа па прыёме ў партыю. За ўвесь 1937 год у каманды партыі не прыняты ні аднаго чалавэка. Толькі 5 чалавек перавезена з кандыдатаў у члены партыі. За гэты-ж час у рады стачуваючых прынята ўсго 4 чалавекі.

Выбарча кампанія вырашэла многа новых таварышчэ ашчына і агітатару. Але гэтых людзей тут не заўважэюць, не выдцэ з імі ніякай работы.

Усё гэта — рэзультат шчылой, чалавечай ашчына кіраўніцтва райкома партыі. Тут мала с'яваць — стандарт тав. партыйна-матэрыяла работы. Сакратар райкома партыі ашчына зываўся: «Мы заняліся выбарамі, і ўсё астатнюю работу, у тым ліку і партыйную, кінуты пад ашчына». Бюро райкома партыі, у складзе якое ашчына ашчына прамяля стаўленікі ворагаў народа, не інакш, як сумысця, разваліла партыйную работу.

Гэта варажэя ступа ашчына працягла адцягвае тых дэіжэстаў, якія працойлі задыця ворагі, што арудавалі доўгі час у Дзержынскім раёне.

Ари. ЗАРУБЕЖНЫ.

НЕПАЛАДКІ НА МЕНСКАЙ ПОШЦЕ

Снежаньскага раіпа. Мароз. Дзверы менскай пошты расчыніліся. Аляжэ за ашчына пачаў заходзіць кліенты. Гр-н Шмэнэў прынеў цяжкую пасылку.

— Калі ласка,— зываўся ён да работніка пасылкавага аддзела, — дайце мне бланк для пасылкі.

— Няма, Ціэне на трыці паверх, там купіце.

Там-ж ашчына атрымаў і астатнія кліенты з пасылкамі. Кожны з іх вымушаны быў павінацца за палжаў пасылкай на другі паверх, купіць там бланк, а потым варажэна на ніз.

Кліент абуран. Ён ідзе да памочніка дырэктара пошты т. Сабухі, скарэжэна на неапавазі.

— Кажу, што няма, вост і ўсё, няма чаго глядзель...

Тавы бюрасратычныя адносіны да кліентаў ушчылі ў сістэму работы раду суматоўліваў пошты.

Вост што раскарэнае гр-н Пешэнеў у сваёй скарэ:

«Мне 18 снежня паступіў з Кіева перавоз «до востребования». Тры дні ашчына ў парогі пошты, каб атрымаць грошы, і калы я ні зываўся да работнікаў пошты, кожны раз атрымаваў ашчына алказ: «перавоз не прыбываў». А 20 снежня я ашчынаўся спытаць у 3 касе пошты, ці атрымаў таксама перавоз. Высвэталіся, што перавоз быў атрыман ішчэ 18 снежня. Тавы я іду да ашчына «до востребования» і ішчына п'яганую вылікаваць мне павеладанне. Але мне зноў адказалі, што перавозу няма...»

Тавы ашчынаў на пошце ніякага. Досыць скажаць, што за 1937 год адных толькі скарэаў аб прапайкі заказных пісем, перавозаў, пасылкаў паступіла 1.648, з іх 155 і з гэтага ліна ашчына б'е-ж вылікаваць, хачд паступілі велікі даўно. 155 партыйных таварышчэ аб'яваюць парогі пошты, а чыноўнікі і бюрасраты з Менскага аддзельнага сувязі ашчына п'ягануючы вылікаваць і бескарэнавымі. На чале пошты стаіць тав. Ашчынаўскі. Ён прапуюе ўжо г'ячала, але старыя паралкі, якія насажэ школьнікі, па-нашчына ішчына. Тав. Ашчынаўскі не ўстаў па-большавізму за выкарчаванне вылікаваць школьніцтва, за вшчына палешчанне работы паштовага апарата.

В. АСТРОУСКІ.

КАЛІ-Ж АДКРЫЮЦЬ СТАЛОЎКУ?

Калі трох тысяч студэнтаў займаліся ў тэхнікумах, рабаках, ВНУ г. Вабруйска. Кіраўнікі рабных, партыйных і савецкіх арганізацыяў не паклапаціліся аб арганізацыі грамадскага харчавання для студэнтаў. З-за адсутнасці сталоўкі яны вымушаны харчаваньня сухімі прадуктамі.

У мінулым годзе студэнцкая сталоўка ў Вабруйску была. З пачатку 1937—38 навучальнага года яе закрылі на рамонту. Рамонту закінчылі да свята 20-й гадавіны Раскрывіцкай рэвалюцыі. Аляжэ становішча не змянілася: замест студэцкай

сталоўкі ў адрамантаваным памяшканні ашчынаў сталюку-растаран. А студэнтаў і торсавец і райком партыі, да якіх яны не раз зваражэліся за дапамогаю, штораз абавязно ашчынаў сталоўку, але гэта ашчына толькі абавінаем.

Нічога не робяць па палешчанню грамадскага харчавання студэнтаў Наркамзема БССР і Наркамлес, у веланні якіх знаходзіцца навучальны ўстанова г. Вабруйска.

І. С. ХМЕЛЬ.

ДА ПЫТАННЯ АБ СЦЯГВАННІ ХУТАРОЎ

Велікія сталініцкія клопаты аб беларускім калгасным сельгаснае агулаважэнію. На ішчынае таварышча Сталіна, калгаснаму сельгаснае Беларусі вернула 32.000 гектараў сілзавій зямлі, ашчына незалежна была адраана ў іх ворагамі народа. Беларускія калгаснікі атрымаў дадатковае бласлаўна ў вэчэрае карыстаньня 230.000 гектараў зямлі за лік ліквідаваных школьніка арганізацыяў саўгасаў, перавозанае калгасам 480 тысяч гектараў лесу і т. д. Партыя і урад аказалі беларускіму народу велізарную дапамогу ў ліквідацыі вылікава школьніцтва.

Для павышэння матэрыяльнага дабрабыту калгаснікаў і стварэння ўсіх умоў для больш хуткага росту іх культурына ўрабуню, партыя і урад, у чыставацыі, прынялі шчылы рад мерапрыемстваў па ашчына дапамогі калгаснікам БССР, якія перасяляюцца з хутарскіх сцяжы ў калгасныя вёскі. Паставоной партыі і ўрада калгаснікам, які

IX З'ЕЗД КОМПАРТІЇ ФРАНЦЫЇ

ДАКЛАД тав. ЖАКА ДЗЮКЛО

ПАРЫЖ, 27 снежня. (БЕЛТА). Вчора пасля заканчэння з'езду камуністычнай партыі Францыі 26 снежня было прысвечана дакладам аб дзейнасці розных абласных арганізацый партыі.

З'езд аднадушна прыняў тэкст тэлеграмы з прывітаннем главе іспанскага рэспубліканскага ўрада Негрыну, іспанскаму народу і рэспубліканскай арміі, якая змагаецца супроць міжнароднага фашызма.

Прыватная тэлеграма адпраўлена таксама тав. Тальману і германскаму народу.

АРІБ, 27 снежня. (БЕЛТА). У пачатку пасяджэння ў траці дзень з'езду камуністычнай партыі Францыі былі заслуханы даклады дэлегатаў з месц. Дэлегат Алжыра Кадур у сваім выступленні спыніўся на пажых умовах жыцця насельніцтва гэтай французскай калоніі ў Паўночнай Афрыцы, падкрэсліўшы вельмі расчараванне працоўных Алжыра ў сувязі з тым, што праграма народнага асяцця фашызма не ажыццяўляецца ў поўнай меры.

Затым з дакладам на тэму «Ліваўшчына расколу і адзінства рабочага класа» выступіў Жак Дзюкля. Напамінуўшы аб прасіх французскага буйнага капітала, паруманага сацыяльнае законодаўства і калектыўныя дагаворы, Дзюкля гаворыць, што супрацьленне рабочага класа гэтым праёмам буйнага капітала было-б умоўна ажыццяўлена адзінства, стварэнне адзінай рэвалюцыйнай партыі пролетарыята. Адзінства, падкрэслівае Дзюкля, дазволіла-б поўнаста ажыццявіць праграму народнага фронту, дазволіла-б прама злучыць знішчыць палітыку, апаляганую праграму народнага фронту. Дзюкля напамінае аб тых намаганнях, якія былі зроб-

лены камуністамі, каб дабіцца адзінства. Аднак, усё гэтыя намагання напугаваліся на процілежны бок сацыялістычнай партыі, адмоўна адказваючай на ўсе прапановы камуністаў.

Каментуючы рашэнне, прынятае 24 лістапада кіраўніцтвам сацыялістычнай партыі аб разрыве перагавораў аб адзінстве, Дзюкля падкрэслівае, што фашысцкі і рэакцыйны французскі друк опаткаў з адарбоненам гэты жэст кіраўніцтва сацыялістаў. Дзюкля напамінае, што камуністычная партыя высунула свае прапановы на гэтым пытанні і прапавала аублікаваць іх для абмеркавання членамі камуністычнай і сацыялістычнай партыі. Аднак, кіраўніцтва сацыялістычнай партыі не адказала на гэтыя прапановы камуністаў, таму, як масы сацыялістычных рабочых імкнуцца да адзінства. Дзюкля напярэдае, што камуністы пудны рашучасці зрабіць усё для ажыццяўлення гэтай вялікай задзкі. «Мы ўжо заўважылі і мы гэта паўтараем, — гаворыць Дзюкля, — што мы згодны з умовамі, выстаўленымі Марсельскім з'ездам сацыялістычнай партыі на пытанні аб адзінстве. З нашага боку няма ніякіх перашкод для неадкладнага стварэння адзінай партыі пролетарыята. Мы — за адзіны рабочы клас, адзіны професары, адзіную партыю».

У заключенне Дзюкля падкрэслівае, што сутэсны пролетарыят жадае і патрабуе ажыццяўлення адзінства французскага рабочага класа, якое аказала-б вліццё ўплыву на міжнародную барацьбу супроць фашызма.

Затым старшынствуючы на з'ездзе Ранг агалошае паміж імі прывітанні тэлеграмы, атрыманыя з'ездам.



Кітайскія сяляны, выгнаныя са сваіх вёсак японцамі, прыйшлі за харчам у адну з частей кітайскай арміі.

ВАННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
ХАНЬБОУ, 26 снежня. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства Сентрал Ньос паведамае, што ў 6 гадзін вечара 25 снежня японскія войскі ў раёне горада Цзіань (правінцыя Шаньдун) пераправіліся праз раку Хуанхэ. Бай адважніцкі ў раёне Ляоку (недалёка ад Цзіань). Лютыя бай паміж кітайскімі і японскімі войскамі адбываюцца ў раёне Цзіань, дзе японскія войскі таксама пераправіліся праз Хуанхэ. 25 снежня кітайскія войскі занялі горад Пуян (на поўдзень ад Даміна, ў паўднёвай частцы правінцыі Хэбэй). Выбушні з горада японцаў, кітайскія войскі нанеслі рашучы ўдар ворагу ў раёне горада Гуаньсянь (на паўночны ўсход ад Даміна).

Гаварыць аб міры з Японіяй. Спроба аднаго еўрапейскага дзяржаўнага дзеяча (германскага паста ў Кітаі) дабіцца ад нашага ўрада заключэння міру атэлася безрэзултатнай, бо вышэйпавяжых умоў Кітаі не будзе весці ніякіх перагавораў.

ВЕНА, 27 снежня. (БЕЛТА). Газета «Вінер таг» публікуе заяву кітайскага пасланніка ў Вене аб вайне Японіі супроць Кітаю.

ТОКІО, 28 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Дзейнага ўрада паведамае, што Цынао ўключан у зону, якая знаходзіцца пад блакадай японскага флота.

Японцы парушаюць правы замежных грамадзян

НЬЮ-ЁРК, 28 снежня. (БЕЛТА). Па паведамленні агенства Асоцыяцый прасі, на акупаваных японцамі тэрыторыях Кітаю яны скасавалі аэтарытарыяльныя правы замежных грамадзян. Апошнія будуць аказвацца перад японскімі ваенна-паліцэйскімі сіламі за выстужэнне супроць акупацыі.

ЛОНДАН, 28 снежня. (БЕЛТА). Карэспандэнт агенства Ройтэр паведамае, што 26 снежня японскія салдаты зрабілі напад на шкору англійскай мідзі ў Бэйліне. Яны ўварваліся ў дом загарачка школы, узялі яго стал і захапілі імят прыватнай пераноскі. Затым японцы ўварваліся ў школу, дзе таксама захапілі пераноску. Пасля гэтага японцы арыштавалі загарачка школы доктара Лі без праўдзлення яму якіх-небудзь абвінавачанняў.

ПЕРШЫЯ ВІНІКІ ВУЧОБЫ СТАХАНАЎЦА

Да паступлення ў інстытут павышэння кваліфікацыі гаспадарнікаў я быў малапрыкметным. Зараз я ўжо кажаю курс вучобы. Магу з задавальненнем сказаць, што інтэлігент даў мне вельмі многа. Я павысіў свой уровень ведаў па рускай мове, матэматыцы, хіміі, фізіцы. Асабліва многа даў мне курс «Арганізацыя вытворчасці і тэхнарафіі».

Таксама праслухаў курс пладавання працы і вытворчасці, п'ятанне сабекошту. На дасягнутым не магу і не хачу спыніцца. Мне здаецца, што інстытут у далейшым павінен трымаць над намі шпецека і дапамагаць у далейшай вучобе.

ХАРЛІП, стыхановец менскай абутковай фабрыкі імя Тальмана.

НОВАГОДНІЯ КІРМАШЫ

У гарадах Менску, Віцебску, Гомелі і Барысаве адрыліся навагоднія кірмашы. У Менску галілаць ідзе на 6 рынках. У першы дзень жалтасы, калгаснікі і аднаасобнікі прывезлі на рынкі 3.353 кілаграмы свініны, 2.000 кілаграм мяса, 2.620 літраў малака і рад іных сельскагаспадарчых прадуктаў, а таксама бульбы і гародніны. Многа смяк. У гэты дзень агульны абарот кірмаша склаў 235.000 рублёў.

Навагодні кірмаш. Гандлюючыя арганізацыі і прамарцелі горада завезлі на кірмаш на 700 тыс. рублёў прамысловых тавараў. Калгаснікі 5 раёнаў на 4.000 пал'вак сельскагаспадарчых прадуктаў. Асабліва многа завезена жытва і бітых свіней і ітупак. Цэны на прадукты за азіну дзень знізіліся на 15—20 проц. Кілограм свінога мяса каштуе 6 руб., сала—14—16 руб., ітупак — 4—5 руб. кілограм. За вырочку ад праданых прадуктаў калгаснікі купляюць паліто, шубавяе адзенне, абутак і розныя культурныя тавары. На кірмашы прадана вялікая колькасць навагодніх ёлак.

БАБРУЙСК. У Бабруйску адкрыўся навагодні кірмаш.

ДЗЕЦІ ЧЫГУНАЧНІКАЎ ЕДУЦЬ У МАСКВУ

Тры гола існуе літаратурны гурток IV гомельскай чыгуначнай школы, які кіруе выкладчыца рускай мовы Валешіна Міхайлаўна Забусава. Гуртком ахоплены каля 100 вучняў старэйшых класаў. У гэтым навуковым годзе гуртком падрыхтаваны і праведзены даклады на тэмы творчасці Гёте, Дастаўеўскага, Дзюла Лондана і Нікалая Остроўскага. Даклады выклікаюць бурную палеміку ў работ, задаючы дзесяткі рознастайных пытанняў аб творчасці пісьменнікаў. Зараз рыхтуюцца даклады аб творчасці Герцэна, Фурма-

нава, А. Талстога і ітп. У мінулым месці літгуртку падрыхтаваны даклады, прысвечаны І. Талстому. Асабліва жыва разбіраюцца на вечары апісанне барадзінскай бітвы ў рамане «Вайна і мір». Гуртком выдасца рукапісны журнал «Наша творчасць».

У часе азімовых канікул дзеньмі вучні-выдатнікі, члены літгуртка гуртка, дзеці чыгуначнікаў, едуць у чырвоную сталіцу — Маскву.

А. ЛАЗОУСКІ, вучань 9-га класа, 4-й школы, Гомель.

У ДЗЯРЖАЎНЫМ ВЫДАВЕЦТВЕ БССР

Да налікоўчай 20-й гадавіны Рэвалюцыйна-Чырвонай Арміі Дзяржаўным выдавецтвам БССР выданы і выйшлі з друку наступныя кнігі: К. В. Варашылаў — «Сталін і Чырвоная Армія» і апазяджаше Э. Самуйленка «Даўка аскандра» на беларускай мове. На рускай мове выдан абарнік апазыцыйнага «Граніца».

апазыцыйнага і гульняў пад назвай «Навагоднія ёлка» на беларускай і рускай мовах. Цана зборніка — 2 рублі.

Вышаў з друку зборнік песень, вершаў, паэмаў і тэатраляў.

Дзяржаўнае выдавецтва БССР выдала календар 1938 года на беларускай мове. Календар друкаваўся ў Маскве ў першай узорнай друкарні на адзінай у СССР календарнай машыне. Тыраж календара — 200.000 экз.

ПАШЫРЭННЕ ПЕРШАЙ СОВЕЦКАЙ БОЛЬНИЦЫ

Гэтымі днямі ў першай савецкай больніцы ў Менску, пасля пашырэння і рэканструкцыі, уступае ў эксплуатацыю корпус тэрапеўтычнай клінікі на 130 ложкаў. У клініцы — рад лабараторыяў, а таксама фізіятэрапеўтычны і рэнтгенаўскі кабінеты. Для палепшэння абслугоўвання хворых абсталявана светлавая і гукавая сігналізацыя.

Першая савецкая больніца (у мінулым лубяўская багадзельня) з адным палатным урачом) за гола савецкай улады ператварылася ў буйную сталічную лубяўную ўстаноўу. У больніцы 5 розных клінік, абсталяваных навуковай медыцынскай апаратурай. У ёй працуюць 60 урачоў, у тым ліку 5 прыватных, 6 лабарантаў і 18 асістэнтаў. Пры больніцы абсталявана новая поліклініка з 9-ю кабінетами.

ДЗЯРЖАЎНАЯ ДАПАМОГА МНОГАДЗЕТНЫМ

3 часу выдання дэкрэта ў БССР пабудавана 38 разлічных дамоў, 37 дзіцячых ясляў і 6 малочных кухань. Да 1 студзеня 1937 года на БССР выдана дапамога многасямейным у суме 48.400 тыс. руб. З гэтай сумы 21 мільён рублёў вышлалач у выглядзе дапамогі другі раз.

На будаўніцтва і даабсталяванне больніцы ў гэтым годзе выдаткавана 1.200 тысяч рублёў.

Да канца года многасямейным будзе вышлалача яшчэ 2 мільёны рублёў.

Намеснік аднамага рэдактара І. М. ФЕНГЕМІ.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ
27 снежня супрацьленне асобных груп мяцежнікаў, засвоўшых у буйных семінары і рознастайныя грамадзянскае губернатара Тэруэла, значна аслабла. Рэспубліканскія войскі абстралявалі семінарыя з пал'ваўшчыні снарадамі, учыніўшы ў буйных пажар. Становішча супрацьленчыхся груп мяцежнікаў вельмі цяжкае. За апошні дзень частка абложаных неаднаразова прабавала выйсці з буйнікі і зацпа рэспубліканскім войскам. Засвоўшы ў семінары мяцежнікі рэстральваюць асоб, якія робяць гэтыя спробы.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ
У ноч на 27 снежня артылерыя мяцежнікаў зноў бомбардыравала Мадрыд. Рэспубліканскія батарэі адказным агнём прымуслі мяцежнікаў замалчаць. У Мадрыдзе ёсць афіры.

На астатніх франтах — без змен.

Французскі параход «Іоланта» быў спінены лодкамі крайсерамі мяцежнікаў, якія прапавалі яго сплываць са сабой. Аднак, «Іоланта», перш чым зыць, па загаду мяцежнікаў, ралывантону, выклікала дапамогу, па прыбыцці французскага контрмінасопа «Вакелен» каапытаваны мяцежнікаў заявіла, што на параходзе ёсць тры зброі. Па патрабаванні кааапытару контрмінасопа параход быў вызвалены і прыбыў у порт Ваенд.

РОСТ АНТИФАШЫСЦКІХ НАСТРОЎ У ГЕРМАНСКОЙ АРМІІ

ПРАГА, 28 снежня. (БЕЛТА). Як паведамае газета «Галло новина», германскае ваеннае камандаванне вельмі занепакоена ростам дэзертырства ў арміі.

манокі салдат, якія знаходзяцца ў арміі генерала Франка. Дэзертыры пераходзяць на бок іспанскай рэспубліканскай арміі і на тэрыторыі Францыі.

ПАРАХОД «ШОРС» ВЫЗВАЛЕН МЯЦЕЖНІКАМІ

ОДЭСА, 27 снежня. (БЕЛТА). Карэспандэнт ТАСС звярнуўся на ўраўненне Чорнаморскага парохадства з запытаннем аб тым, дзе знаходзіцца зараз параход «Шорс», аб атрыманні якога іспанскія мяцежнікі было паведамлена ў савецкім друку.

Затым газета паведамае, што ў Дортмундзе (Рурская вобласць) суд вынес суроны прысваор аднаму адвакату, які абвінавачваў у агітацыі сярод салдат супроць гітлераўскага рэжыма і ў «зааіку» павярнуць зброю ў буйтачы вайне супроць фашыскага рэжыма».

Ва ўраўненні парохадства заявілі наступнае: Грузавы параход «Шорс» быў затрыман

23 снежня і адрэзаны ў Сеуту (іспанскае Марока). Там ён прабыў каля пяці гадзін. Пасля праворкі дэментартаў і грузавы «Шорс» быў вызвалены. У свой канечны пункт азначэння — порт Оран (Алжыр) — параход прыбыў 24 снежня ў 10 гадзін раніцы. «Шорс» даставіў солі 5.525 тон уагулам. 27 снежня, пасля скапчэння згнуты, судно маркуе зніцца ў зваротны раіце ў Чорнае мора.

СЕННЯ ў ТЭАТРАХ І КІНО:
Беларускі Дзяржаўны драматычны театр — абан. № 81 — ВОЕННАЯ СТАРКА, «Чырвоная армія» — КАПІРЫНА, «Пролетарыі» — ЛЕВІН У КАСТРЬКІНІ, Дзіцячы тэатр — БАРО, «Ісправіцельня» — АНЕНКА-ІЦЫНА, «Сячара» — ПІТР ПЕРШЫ.

Гукавы кіноаэтар «Чырвоная зорка»	ДА ШКОЛЬНЫХ КАНІКУЛ	
ДЗІЦЯЧЫЯ ДЗЕННЫЯ СЕАНСЫ		
ТОЛКІ ТРЫ ДНІ — 30 і 31 снежня і 1 студзеня		
МАСТАЦІЯ ГУКАВАЯ МУЛ'ТЫПЛІКАЦЫЯНЫЯ ФІЛЬМЫ		
САЛОДКІ ПІРОГ	ШУМНАЕ ПЛАВАННЕ	ДЗЕД МАРОЗ
Рэжыс. Бабічанна Кемпаз, Аксёнаў	Спэнэр, Н. Алуеў Муз. А. Цэфман	І ШЭРЫ ВОУК
СТРАНАЗА І МУРАВЕЙ	ЗАЯЦ І КРАВЕЦ	У АФРЫЦЫ ГОРАЧА

Пачатак сеансаў у 13 гадзін і 2 гадзін дня. Каса адкрывае з 10 г. раніцы. Цэны месцамі для школьнікаў і дзяцей па 50 кап.

БЕЛАРУСКАЯ БАЗА «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ» прыступіла да ЗАКЛЮЧЭННЯ ДАГАВАРОУ на ПАКУПКУ: КРУХМАЛЬНЫХ ТАВАРАЎ, СІРАЛЬНАГА ПАРАШКУ, ШКОЛА, МАКАРОННЫХ ВЫРАБАД, ФРУКТАВА-ЛЯДНЫХ ВІН, СУХАФРУКТАЎ, СУХАРАД І МАРЫНАДАЎ, СУХІХ МАРЫНО, ВАНІХ ГРЫБОЎ, ЖУРАВІНЫ, БРУСНІКІ, МАЧОНЫХ ЯБЛЫК, СЫРУ І ІНШ. ТАВАРАЎ ДРОБНАГА БАКАЛЕЯ.

Адначасова ЗАКЛЮЧАЮЧЫ ДАГАВАРЫ з Т О Р Г А М І на ПРОДАЖ ТАВАРАЎ наменклатуры «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ»:

КРУХМАЛЬНЫЯ, КОФЕ-ПЫЛЕТЫЧНЫЯ, СМАКАВЫЯ, СУХІ КІ, СЕЛЬ РОЗНЫ, МЯСНЫ БУЛЬён І КУВІНАХ, СУП-ПОР, КРЭМ, СВЕЧЫ ГАСПАДАРЧЫЯ, СІНЬДА, КАНДЫЦЕРСКІЯ ВЫ, РАБЫ (у тым ліку вышываныя гатуны маскоўскіх і левінаўскіх афары), ФРУКТАВА-ЛЯДНЫЯ ВІНЫ, СУХАФРУКТЫ, АРХІ АЛЧЫНЫЯ І ІМНАРНЫЯ, МАРЫНАДЫ, СПЕЦЫ ІМНАРНЫЯ І АЛЧЫНЫЯ.

АДРАС ДЛЯ ПЕРАГАВОРАЎ І ПРАПАНОЎ: г. Менск, Няміга, 4, тэл. 20-533.

МЕНСКАЯ БЕЛПРАМГАНДЛЯ ШКОЛЫ, КЛУБЫ, ДЗІЦЯЧЫЯ САДЫ, ФАБЗАЎНОМЫ, КАЛГАСЫ, ПІОНЕРСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ І БАЦЬКІ!

Забяспечце вашым дзецям НОВАГОДНЮЮ ЁЛКУ

У МАГАЗІНАХ МЕНСКАЯ КАНТОРЫ БЕЛПРАМГАНДЛЯ

АТРЫМАНЫ ў вольным выбары ЕЛАЧНЫЯ УПРЫГОЖАННІ наборамі і паштучка.

У СКЛАД НАБОРУ УВАХОДЗЯЦЬ:

ДЗЕД МАРОЗ, ХЛАПУШКА, ВІРХУШКА ДЛІЯ ЁЛКА, ФРУКТЫ, СІНЬДА І ІНШ. КАРТАНАЖНЫЯ ВЫРАБЫ, БУСЬ, ШАРЫ І ІНШ. УПРЫГОЖАННІ СЯ ПІКЛА.	ЗАЛАТЫЯ АРХІ, ПЫШНЫ, ЗАЛАТЫ І СРЭБРАНЬЯ ЗВЕРЫ І РЫБКІ, СВЕЧЫ І ІНШ. УПРЫГОЖАННІ.
---	--

Апрача таго, у дзіцячым універмагу ўсё ў ПРЭДІІЖЕ ПАДАРУНКІ ДЗЕЦЯМ НА ЁЛКУ:

ДЛЯ ШКОЛЬНАГА ЗРЭСТУ: Фотаапараты, канькі, шапкі, палатны, блягары, фарбы і ітп.

ДЛЯ ДАЦІКОЛЬНАГА ЗРЭСТУ: Лялькі, мады, пасуда, плашчыны мідзедз, сабакі, кошы, запаланы атаматалі, і ітп.

АДРАСЫ МАГАЗІНАЎ:

Дзіцячы універмаг № 1 — Ленінская, 1/9	Магазін № 6 — Комунальная, 31/2
Магазін № 8 — Ленінская, 9/2	№ 16 — Віцебскі рынак
№ 41 — Ленінская, 22	№ 9 — Рог Добра-Бродскай (дом БІМХО)
№ 22 — Советская, 81	№ 23 — Советская, 81
№ 23 — Советская, 81	Ларок № 16 — Чырвоны рынак
№ 22 — Мясцоўская 9*	

Прымаюцца заказы з ДАСТАЎКАЎ НА ДОМ ВЫСПЛАТНА.

АРГАНІЗАЦЫЕ радаснаю сустрэчу панага года шпалінымі дэцям савецкай краіны.

МЕНСКАЯ КАНТОРА БЕЛПРАМГАНДЛЯ.

МЕНСКІ ЛІКЕРАВОДАЧНЫ ЗАВОД

ПРОСІТЬ ПАКУПІЦЬ ЗДАВАЦЬ УСЮ МАЛОЧУЮ ПАСУДУ

МАНАГОЛЬНУЮ І ФІГУРНУЮ З ПАД ВОДЫ, НАСТОЕК, НАЛІВАК, ЛІКЕРАЎ І ШЫПКАМІ І БЕЗ ІХ, НЕМАНАГОЛЬНУЮ І ПАД ЛІВА, ПАРЭАІА 9,5 ЛІТРА.

ПАСУДА скупаецца за наяўны разлікі ў абмен на тавары ў неабмежаванай колькасці

МАГАЗІНАМ І ЛАРКАМ ФАХ ГАНДЛЮЮЧЫХ АРГАНІЗАЦЫЯ У ГОРАДЗЕ І НА ВЕСОЦЫ

ПА ЦАНАХ:

0,5 літра	75 к.	А Д М А Л Е Н Ў	ЗАВОД П Р Я М А Е
0,25 літра	60 к.	П Р Я М Е П А С У Д У	П А С У Д У А Д Г А Н Д Л Ю
0,125 літра	40 к.	З А П І С А В А Н Е	У Ч Ю Ч ЫХ А Р Г А Н І З А Ц Ы Я
0,0625 літра	20 к.	С О В Е Т С К І	А Д 8 Г А Д З І Н Ь Р А Н Н Ы
0,03125 літра	10 к.	А В О П А З В А П І Ш Е	Д А 4 Г А Д З І Н Ь Д Н Я
0,015625 літра	5 к.	М Е Н С К І Л І К Е Р А В О Д А Ч Н Ы	П Р О Д У К Ц Ы Я
П р о б а 5 0 г р а м м а р а з	1 к.	ЗАВОД на тел. 21-183.	А р а м а в о л о д чы х д е л.

АДРАС: МЕНСК, ЛІКЕРАВОДАЧНЫ ЗАВОД, ВУД. ВАРШЫЛІВА, 13-а

Здавайце пасуду!

ВЫШЛА З ДРУКУ І ПАСТУПІЛА ў ПРОДАЖ

БРАШУРА

СТАЛІН І В.

Прамова на перадыплетачым складзе выбарчым членам Сталінскай выбарчай акругі г.р. Масквы 11 снежня 1937 г.

ПАТРАБУЙЦЕ на ўсіх кніжных магазінах і кіёсках КОГІЗ'а.

Пры асутнасці брашуры на месцах ЗАКАЗЫ НАКІРОВАВАЙЦЕ па адрасу: г. Менск, Советская 59, «Кніга-пашта».

НА ПАПШОВЫЯ ЗАКАЗЫ да 10 экз. кошт кніг падыліце папшовымі маркам.

ДА СВАІ ПРАПАГАНДЫСТАЎ, ЧЫТАЧОЎ—РАБОЧЫХ, КАЛГАСНІКАЎ, НАВУЧАЮЧЫХСЯ І ВАЙСКОВЫХ ЧАСТІНІ ТЭАТРАМ.

ВА ФАХ КНІЖНЫХ МАГАЗІНАХ І КІЕСКАХ КОГІЗ'а

ЁСЦЬ У ПРОДАЖІ НАСТУПНЫЯ КНІГІ (на рускай мове):

1. ЯК РАБОЧЫІ І СЯЛЯНЕ ЗАВАЯВАЛІ ЁЛДІІ І ПАВУДАВАЛІ СОЦЫЯЛІСЦЫНАЕ ГРАМАДСТВА. Парыжыят ЦК ВКП(б), 1937 г. Ц. у пер. 85 к.
2. АВ МЕТАЛАХ І ПРЭБМАХ ЗАМЕЖНЫХ РАВНЕДЧЫХ ОРГАНАЎ І ІХ ТРАЦІСІСКА-ВУХАРЫНСКА АГЕНТУРЫ. Зборнік. Парыжыят ЦК ВКП(б), 1937 г. Ц. у пер. 1 р. 75 к.
- ПАТРАБУЙЦЕ на ўсіх кніжных магазінах і кіёсках КОГІЗ'а. Пры асутнасці кніг на месцах ЗАКАЗЫ папшоваўнае па адрасу: г. МЕНСК, Советская, 59, «Кніга-пашта».
4. ДАСТАЎШЧЫКАЎ ТЭЛЕГРАМ НЕ ЗАТРЫМАВАЦЬ ВОЛШЫ І—3 МІНУТ.

МЕНСКІ ТЭЛЕГРАФ.

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА ДЗЯРЖУСТАНОЎ, ПРАДПРЫЕМ-СТВАЎ І АРГАНІЗАЦЫЯЎ Г. МЕНСКА, ШТО

У МЭТАХ ПАЛЕПШАННЯ ДАСТАЎКІ ТЭЛЕГРАМ пры ўручэнні іх належыць:

1. РАСПІСВАЦІА ЯСНА з ПАКАВАННЕМ ПАСАДЫ, ПРЫНЯТША ГА ТЭЛЕГРАМУ.
2. ПРАСТАЎІЦЬ у РАСПІСНІ ДАКЛАДНЫ ЧАС АТРЫМАННЯ ТЭЛЕГРАМА.
3. НАКЛАДВАЦЬ НА КОЖНУЮ РАПІСКУ ПІТАМІ з НАЗВАЎ УСТАНОЎ, ПРАДПРЫЕМСТВА І АРГАНІЗАЦЫЯЎ, ПРЫНЯТША ПІСЬМ ТЭЛЕГРАМУ.
4. ДАСТАЎШЧЫКАЎ ТЭЛЕГРАМ НЕ ЗАТРЫМАВАЦЬ ВОЛШЫ І—3 МІНУТ.

МЕНСКІ ТЭЛЕГРАФ.

ТЭЛЕГРАМ АДЗЕЛА АБ'ЯЎ 21-845